

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

**Земская рэформа.** Земская рэформа ў Расійскай імперыі праводзілася з 1864 г. Думка аб неабходнасці ўтварэння асобных органаў мясцовага гаспадарчага распарадчага кіравання ўзнікла адначасова са складаннем палажэнняў аб вызваленні сялян ад прыгоннай залежнасці. Паводле ўказа імператара ад 23 кастрычніка 1859 г. почалася падрыхтоўка праекта аб пераўтварэнні губернскага кіравання. Пасля абмеркавання ў Савеце Міністраў і зацвярджэння Аляксандрам II у 1862 г. Палажэнне аб земскіх установах было надрукавана для агульнага азnamлення.

Гэта падзея набыла значны грамадскі рэзананс. Так, шэраг дваранскіх сходаў (Маскоўскі, Пецярбургскі, Наўгародскі, Тульскі, Смаленскі) хадайнічалі аб уядзенні шырокага прадстаўніцтва насельніцтва ў земстве. Адначасова

з рухам у названых губернях у Польшчы і Заходнім краі ішла і агітацыя на карысць канстытуцыі. Яшчэ 28 лютага 1861 г. у Варшаве польскія земле-ўладальнікі падалі цару адрас, у якім адзначалася «векавая звычка палякаў да вольных устаноў», гаварылася аб адсутнасці ў краі ўсякага легальнага органа, праз які народ меў бы́магчымасць «непасрэдна гаварыць трону і абвяшчаць свае пажаданні і патрэбы». 29 лістапада 1862 г. мінскія дваране ў адрадзе на імя цара хадайнічалі «аб далучэнні літоўскіх губерняў да Польшчы і прасілі ўстаноў, якія ўласцівы духу народа польскага»<sup>1</sup>. Зразумела, такая яўна сепаратаўскай пазіцыя дваранства непакоіла ўрадавыя колы.

1 студзеня 1864 г. Палажэнне аб земскіх установах набыло сілу закона. На працягу 1865–1876 гг. земствы былі ўведзены ў 34 губернях еўрапейскай Расіі і ў вобласці Войска Данскага. Ва ўмовах паўстання 1863–1864 гг. П. Валуеў зрабіў запыт Віленскаму генерал-губернатару аб яго меркаваннях наконт мэтазгоднасці ўвядзення земстваў у Паўночна-Заходнім краі. М. Мураёў адзначыў, што, на яго думку, «агульныы выбарны парадак, пакладзены ў падмурак земскіх устаноў, паставіў бы ўсё гаспадарчае кіраванне ў залежнасць ад варожага нам, большай часткай, дваранства, дробнай шляхты і гарадскога саслоўя польскага паходжання і рымска-каталіцкага веравызнання і гэтым падпарадковала б і сялянскае саслоўе іх уплыву, якое палякі ... выкарысталі для шкоды нашай»<sup>2</sup>. Таму М. Мураёў лічыў немэтазгодным у гэты час праводзіць земскую рэформу ў губернях краю, з чым пагадзіўся і Дзяржаўны савет.

Такім чынам, на Паўночна-Заходнія губерні палажэнне аб земствах не распавяліся. Тлумачылася гэта тым, што хоць права земстваў і былі абмеркаванымі, усё ж гэта быў дзяржаўны інстытут, які грунтаваўся на выбарным пачатку і ў некаторай ступені даваў магчымасць праявіцца грамадской самастойнасці. Механізм выбараў у земскія ўстановы быў абумоўлены маёмасным цэнзам і забяспечваў перавагу памеснага дваранства, што не адпавядала ўмовам заходніх губерняў, дзе царскі ўрад пасля паўстання 1863–1864 гг. праводзіў палітыку эканамічнага падрыву «польскага» земле-ўладання<sup>3</sup>.

Закон 1864 г. не вызначаў адназначна межы дзейнасці земстваў і дзяржаўных органаў, губернскія улады. Таму амаль адразу пачалося супрацьстаянне паміж імі. Гэта прывяло да прыняцця новых пастаноў, цыркуляраў і законаў, па якіх статус земстваў быў значна звужжаны. Ужо ў канцы 70-х гадоў XIX ст. земскія дзеячы пачалі хадайнічаць аб прыцягненні да земскай справы большай колькасці мясцовых жыхароў. Урад прызнаваў слушнай неабходнасць перапрацоўкі закона 1864 г. Дзеля гэтага 20 кастрычніка 1881 г. была створана «Асобая камісія для складання праектаў мясцовага кіравання». У студзені 1885 г. міністр унутраных спраў Дз. Талстой прадставіў Аляксандру III даклад аб рабоче камісіі. Аднак ні высновы, да якіх прыйшлі яе члены, ні новы праект рэ-

<sup>1</sup> Витте С. Ю. Самодержавие и земство. Записка бывшего министра финансов статс-секретаря гр. С. Ю. Витте. СПб., 1908. С. 64–65.

<sup>2</sup> РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1149. Воп. 13, 1901 г. Спр. 183. Арк. 1.

<sup>3</sup> Гісторыя Беларусі. Т. 4. С. 390.



Аляксандр III, імператар Расійскай імперыі,  
1881–1894 гг.

ру запіску, у якой адзначалася: «У цяперашні час самыя значныя патрэбы земскай гаспадаркі ў беларускіх губернях застаюцца амаль без усякага задавальнення: ...вельмі нязначнымі з'яўляюцца выдаткі на медыцынскую частку, зусім не адбываецца выдаткаў з земскіх збораў на ўтрыманне народных вучылішчаў, акрамя царкоўна-прыходскіх школ і г. д.»<sup>2</sup> Пры гэтым сялянства беларуска-літоўскіх губерняў выдаткоўвалася значныя гроши з мірскіх сум на тыя патрэбы, што задавальняліся ў земскіх губернях менавіта з земскіх збораў, напрыклад, на медыцынскае абслугоўванне насельніцтва, народную адукацыю і інш. Так, «у няземскіх губернях адзначалася выключная нераўнамернасць раскладкі як губернскага земскага збору, так і натуральных павіннасцей», якія складалі «адзін з карэнных недахопаў» земскага гаспадарчага жыцця<sup>3</sup>. У 1893–1894 гг. з сум мірскіх збораў на народную медыцыну і адукацыю выдаткоўвалася грошай у сярэднім у земскіх губернях амаль ў 2–2,5 раза менш, чым у заходніх. У прыватнасці, сяляне Паўночна-Заходняга краю ў 1893 г. на народную адукацыю выдаткоўвалі у сярэднім па 135,5 тыс. р. на губерню, а ў земскіх губернях – па 74,8 тыс. р., на медыцыну, адпаведна, – 24,3 тыс. р. і 8,4 тыс. р.<sup>4</sup> Гэта акалічнасць тлумачыцца тым, што ў земскіх губернях выдаткі на адукацыю і медыцыну пакрываліся з земскіх сродкаў, а ў заходніх амаль усе прыпадалі на сродкі мірскія, якія выплачвалі выключна сяляне. Гэта негатыўна адбівалася на матэрыяльным становішчы сялянства.

<sup>1</sup> Жукова Л. А. Земское самоуправление и самодержавие в конце XIX – начале XX века // Земское самоуправление в России, 1864–1918: в 2 кн. М., 2005. Кн. 1. С. 247.

<sup>2</sup> РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1149. Воп. 13, 1900 г. Спр. 82. Арк. 133.

<sup>3</sup> Тамсама. Спр. 183. Арк. 26–26 зв.

<sup>4</sup> Тамсама. Арк. 26 зв.

формы земскай справы не задаволілі цара<sup>1</sup>. У красавіку 1885 г. камісія праўляла апошніяе пасяджэнне, а яе матэрыялы перададзены ў Міністэрства ўнутраных спраў.

Увесну 1886 г. Міністэрства ўнутраных спраў распрацавала новы праект рэарганізацыі земскага самакіравання. У восень 1886 г. Дз. Талстой склікаў Асобую нараду для абмеркавання пераўтварэння земскіх устаноў і сялянскага самакіравання. У выніку 8 студзеня 1888 г. у Дзяржаўны савет быў унесены праект рэфарміравання земства, а 12 чэрвеня 1890 г. прыняты новы закон аб земствах, які значна звузіў кампетэнцыі і права земскіх устаноў адносна закона 1864 г.

12 красавіка 1899 г. міністр унутраных спраў падаў дзяржаўнаму сакратара-

Такое становішча выклікала шматразовыя і шматлікія выказванні аб неабходнасці распаўсяджання земскай рэформы на заходнія губерні. У 1895–1896 гг. гэта пытанне абмяркоўвалася на вышэйшым узроўні. Аднак Міністэрства народнай асветы выказала супраць прапаноў I. Гарамыкіна аб уядзенні земскіх устаноў у заходніх губернях, мяркуючы, што «ўплыву польскага элемента» тут быў настолькі вялікі, што рускае праваслаўнае насельніцтва падвяргалася моцнаму «адмоўнаму ўплыву»<sup>1</sup>.

Са згоды Мікалая II была створана камісія для абмеркавання магчымасці тэрытарыяльнага пашырэння земскіх устаноў на заходнія губерні ў складзе кіраўнікоў міністэрстваў і генерал-губернатараў. Міністр фінансаў С. Вітэ да-казваў немагчымасць прымянянення існаваўшага земскага заканадаўства на гэ-тых тэрыторыях і выступаў за карэннае пераўтварэнне мясцовага самакірава-вання ў цэлым. Яно, на яго думку, уяўляла з сябе «нейкае стракатае наслеянне ў спарахнелым падмурку Палацкага аб губернях імператрыцы Кацярыны ІІ»<sup>2</sup>. Па меркаваннях С. Вітэ, прапанова міністэрства аб уядзенні земскіх устаноў на ўскраінах не адпавядала ўжо зробленаму і будучаму ўпарадкаванню зем-скай справы. Гэтая неадпаведнасць была тым больш відавочнай, што праект прадугледжваў пазбавіць земствы ўсякай, нават прывідлівой, самастойнасці, паставіўши іх у поўнае падпарадкаванне ўрадавым органам. «Калі земствы, што існуюць, з'яўляюцца ў нас будынкам без даху і без падмурку, – сцвярджаў С. Вітэ, – то... можна казаць, што праектуемыя на ўскраінах земствы будуць пазбаўлены нават і сцен, бо ні сваіх выкананічых органаў, ні павятовых земскіх устаноў у іх не будзе»<sup>3</sup>.

Урад імкнуўся да прыцягнення насельніцтва Заходняга краю да працы на карысць цэнтральнай улады пры распаўсяджанні земскага заканадаўства на названыя тэрыторыі. I. Гарамыкін прыводзіў шэраг аргументаў на карысць правядзення земскай рэформы ў краі: «1) Заходні край – калыска рускай на-роднасці, рускай дзяржаўнасці, мовы, веры, 2) умацаванне рускага ўплыву ў краі і 3) прадстаўленне магчымасці рускім мясцовым земствам скласціся ў краі ў вызначаную свядомую грамадскую сілу»<sup>4</sup>.

У канцы 90-х гадоў XIX ст. С. Вітэ адзначаў, што ў заходніх губернях землеўладальнікі-католікі ў земскіх установах маглі скласці пануючу большасць<sup>5</sup>. Землеўладальнікі «польскага паходжання», па меркаванні Міністэрства ўнутраных спраў, надавалі «польскую» афарбоўку агульнаму харектару мяс-цовай неслужылай інтэлігенцыі. Адначасова рускія ў маёнтках пераважна не жылі і вялі гаспадарку праз упраўляючых. Частка з іх набыла нерухомую маё-масць толькі дзеля перапродажу зямлі па частках. «Нарэшце, – працягваў С. Вітэ, – рускія землеўладальнікі, большасць з якіх валодае землямі не больш

<sup>1</sup> РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1149. Воп. 13, 1901 г. Спр. 183. Арк. 30.

<sup>2</sup> Витте С. Ю. Самодержавие и земство. СПб., 1908. С. 3–4.

<sup>3</sup> Тамсама. С. 178.

<sup>4</sup> Тамсама.

<sup>5</sup> Тамсама. С. 178–179.

за 20–30 гадоў, уяўляюць разрозненую масу, складзеную з самых разнастайных грамадскіх элементаў і пазбаўленую адзінства, умацаваную толькі старымі адносінамі і звычкамі сумеснага жыцця. Між тым польскі памешчыцкі клас, які валодаў маёнткамі здаўна, ... уяўляе згуртаванае аднароднае асяроддзе, некаторыя асобы якога звязаны паміж сабою даўнімі адносінамі роднасці, суседства, традыцый. Дзякуючы гэтаму польскі памешчыцкі клас, хаця і меншы па колькасці, чым рускі, але за выключэннем некаторых асобных паветаў пераўзыходзіць яго па сіле і грамадскім значэнні<sup>1</sup>. Такое палажэнне вельмі непакоіла царскі ўрад, які баяўся памкнення «польскага» насленіцтва да незалежнасці ад Расіі. Сам С. Вітэ вызначаў «магчымасць палітычнай агітацыі ў выпадку заклікання мясцовага насленіцтва да кіравання справамі мясцовага кіравання»<sup>2</sup>.

Новыя эканамічныя і палітычныя становішча ў імперыі і ў свеце паказала неабходнасць рэарганізацыі справы ў вёсцы. Таму 21 студзеня 1902 г. урад абвясціў аб стварэнні Асобай нарады аб патрэбах сельскагаспадарчай прамысловасці<sup>3</sup>. Гэта выклікала вялікі грамадскі рэзананс. Ствараліся мясцовыя нарады, якія адказвалі на пытанні праграмы, распрацаванай урадам, выказвалі свае думкі і меркаванні па многіх проблемах, выносілі прапановы. У прыватнасці, Магілёўскі губернскі камітэт сцвярджаў: «Змяненне існуючага парадку загадваннем земскай гаспадаркай прызнаецца настолькі неабходным, што, на думку камітэта, усе мерапрыемствы ... могуць быць праведзены ў жыццё толькі пры ўмове ўвядзення ў Магілёўскай губерні земскай рэформы»<sup>4</sup>. Больш за тое, Чавускі павятовы камітэт Магілёўскай губерні і Палацкі камітэт Віцебскай губерні адзначалі неабходнасць правядзення земскай рэформы ў поўным аб'ёме і стварэння «ўсесаслоўнай дробнай земскай адзінкі», меншай за павет. Камітэты Мінскай губерні бачылі ў земстве «арганізацыю мясцовых грамадскіх сіл» і таксама выказваліся за земскую рэформу<sup>5</sup>.

Усе высновы, да якіх прыходзілі члены мясцовых камітэтаў, былі абагульнены і прааналізаваны. Урад не мог ігнараваць такое аднадушнае памкненне. 2 красавіка 1903 г. Мікалай II падпісаў Палажэнне аб кіраванні земскай гаспадаркай у губернях Віленскай, Віцебскай, Валынскай, Гродзенскай, Кіеўскай, Ковенскай, Мінскай, Магілёўскай і Падольскай<sup>6</sup>. Аднак з 1903 г. яно пачало дзеянічаць толькі ў Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губернях, а ў Віленскай і Гродзенскай пакідалася ранейшае ўладкаванне.

<sup>1</sup> Тамсама. С. 179.

<sup>2</sup> Тамсама.

<sup>3</sup> Правительственный вестник. 1902. № 20. 24 янв.

<sup>4</sup> Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Т. XXII. Могилёвская губерния. СПб., 1903. С. 12.

<sup>5</sup> Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Т. XXII. Могилёвская губерния. С. 141; Вып. V. Витебская губерния. СПб., 1903. С. 397; Т. XXI. Минская губерния. СПб., 1903. С. 203–204.

<sup>6</sup> Высочайше утвержденное 2 апреля 1903 г. Положение об управлении земским хозяйством в губерниях Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской и Подольской. СПб., 1904. С. I.

У адпаведнасці з Палажэннем аб кіраванні земскай гаспадаркай пад кан тролем міністра ўнутраных спраў ствараліся губернскія і павятовыя управы па спра вах земскай гаспадаркі. У кампетэнцыю гэтых органаў уваходзілі: зем скія павіннасці, утрыманне шляхоў зносін, пошты, тэлеграфных і тэлефонных ліній, лячбных і вучэбных устаноў, страхаванне маё масці і г. д.<sup>1</sup>

Істотнае адрозненне ўстаноў па спра вах земскай гаспадаркі заключалася ў тым, што тут замест выбарнага губернскага і павятовага земскага сходаў і адпаведных упраў губернскія і павятовыя камітэты (распарадчыя органы) і земскія управы (выканаўчыя органы) ствараліся на падставе прызначэння іх асабовага складу.

У губернскі камітэт уваходзілі старшина (губернатар), губернскі прад вадзіцель дваранства, віцэ-губернатар, кіраунік казённай палаты, начальнік упраўлення земляробства і дзяржаўных маё масцей, прадстаўнік удзельнага ведамства, павятовыя прадвадзіцелі дваранства, неадменны член губернскай па гародскіх спра вах установы (ці губернскай па сялянскіх спра вах установы), старшина і члены губернскай управы па спра вах земскай гаспадаркі і гародскі галава губернскага горада. Акрамя таго, у склад губернскага камітэта па спра вах земскай гаспадаркі ўваходзілі ад двух да пяці земскіх гласных ад кожнага павета. Земскія гласныя і кандыдаты да іх прызначаліся на трох гады міністрам унутраных спраў з прадстаўленага яму губернатарам спісу. При гэтым земскімі гласнымі маглі быць толькі асобы, якія пастаянна жылі ў павеце, валодалі ў ім не менш як трох гады нерухомай ці гандлёва-прамысловай маё масцю, з якіх плацілі земскія падаткі.

Павятовы камітэт па спра вах земскай гаспадаркі складаўся са старши на (павятовы прадвадзіцель дваранства), усіх земскіх начальнікаў і падатных інспектараў павета, павятовага спраўніка, мясцовага прадстаўніка ведамства дзяржаўных маё масцей, прадстаўніка удзельнага ведамства, інжынера па дарожнай частцы, гародскога галавы губернскага ці павятовага горада, ці гарод скога старасты павятовага горада, земскіх гласных ад павета, прызначаемых міністрам унутраных спраў са спісу кандыдатаў на гэтую пасаду, а таксама неад'емных члену павятовай управы па спра вах земскай гаспадаркі і з вала сных старшинаў павета (у колькасці ад двух да пяці) па прызначэнні губернатора.

Пастановы губернскага камітэта спачатку ішлі на зацвярджэнне губернатору, а затым – міністру ўнутраных спраў. Губернатар мог прыпыніць выкананне пастановы камітэта, і справа ў такім выпадку вырашалася міністрам унутраных спраў. Рашэнні прымаліся простай большасцю галасоў, а пры роўнай іх колькасці вырашальным быў голас старшины. Міністр унутраных спраў сачыў за дзеяннямі губернскіх установ, кантралюючы журналы губернскіх камітэтаў па спра вах земскай гаспадаркі, дзе фіксаваліся пастановы пасяджэнняў і асабістыя меркаванні іх члену. Граф Г. Дорэр назваў палажэнне 1903 г. «тыповым узорам бюрократычнай установы, зборам чыноўнікаў, апранутых

<sup>1</sup> ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. 23. Отд. 1. № 22757.

18 лютага 1905 г. быў абвешчаны царскі рэскрыпт на імя міністра ўнутраных спраў А. Булыгіна аб усталяванні Асобай нарады для распрацоўкі праекта дзяржаўных пераўтварэнняў.

З гэтай мэтай пры Віленскім генерал-губернатары была створана камісія па пытанні аб увядзенні земскіх устаноў у Віленскай, Ковенскай і Гродзенскай губернях. 27 верасня 1905 г. адбылося яе першае пасяджэнне. Камісія кіравалася распрацаванай Міністэрствам унутраных спраў праграмай. Галоўны мі былі першыя два пытанні: «Ці пажадана ўвядзенне ў губернях Віленскай, Ковенскай і Гродзенскай земскіх устаноў па палажэнні 17 сакавіка 1903 г., ці ... пажадана распаўсюджанне на гэтыя губерні дзеючага ва ўнутраных губернях земскага палажэння ад 12 чэрвеня 1890 г.? Якія змены, у адпаведнасці з мясцовымі асаблівасцямі Паўночна-Захадняга краю, пажадана ўнесці ў дзеючае земскае палажэнне ў выпадку распаўсюджання яго на губерні названага краю?»<sup>1</sup>.

Члены камісіі адзначылі, што спроба стварыць земскую гаспадарку ў 1903 г. была няўдалай і не адпавядала самой ідэі самакіравання, а губерні краю знаходзіліся пад шчыльным наглядам адміністрацыі, не знаёмы з мясцовымі асаблівасцямі<sup>2</sup>. Пры гэтым дакладчыкі выступалі за земствы, заснаваныя на прынцыпе саслоўнага раўнапраўя, з шырокай самастойнасцю – за земствы, якія карысталіся б выкананчай уладай і з дробнай земскай усесаслоўнай адзінкай. Адзначалася, што ні Палажэнне 1864 г., ні 1890, ні тым больш 1903 г. не адпавядалі тагачасным умовам развіцця губерняў. Пры гэтым неабходна ўлічваць асаблівасці Паўночна-Захадняга краю, сярод якіх былі «племянная і веравызначая разнароднасць насельніцтва, існаванне некалькіх моў, розніца ў звычаях і культуры, разам з індывидуальным сялянскім землеўладаннем»<sup>3</sup>.

Камісія прыйшла да высновы аб немагчымасці ўвядзення ў губернях Віленскай, Ковенскай і Гродзенскай земскага палажэння 1903 г., прызнала непажаданым увядзенне палажэння 1890 г. без змяненняў і палічыла неабходным больш хуткае ўвядзенне ў названых губернях земскіх устаноў у адпаведнасці «з мясцовымі асаблівасцямі краю»<sup>4</sup>. Такім чынам, прapanовы камісіі аб земскай рэформе ў заходніх губернях істотна адрозніваліся ад Палажэння 1890 г., на падставе якога дзейнічалі земствы ва ўнутраных губернях.

Увогуле камісія стаяла на пазіцыях абароны гаспадарчых інтарэсаў усяго насельніцтва, якое пражывала на тэрыторыі Захадняга краю, незалежна ад саслоўя і веравызнання. На пасяджэннях абмяркоўваліся і усталяванне памераў маёмыснага цэнзу для выбараў у земства, і межы паўнамоцтваў земстваў у гаспадарча-эканамічным уладкаванні школьнай, медыцынскай, ветэрынарнай, харчовай спраў, магчымасць прадстаўніцтва ў земстве яўрэяў і хрысціянскіх святароў і г. д. Аднак тыя меркаванні, якія выказвалі члены камісіі,

<sup>1</sup> Журналы заседаний Комиссии при Виленском Генерал-губернаторе 1905 года: О введении земства в Виленской, Ковенской и Гродненской губерниях. С. 10.

<sup>2</sup> Тамсама. С. 12.

<sup>3</sup> Тамсама. С. 12–13.

<sup>4</sup> Тамсама. С. 15.

у адзенне земцаў»<sup>1</sup>. Такім чынам, устаноўны па спраўах земскай гаспадаркі былі пазбаўлены самастойнасці ў за- давальненні нават мясцовых гаспадар- чых патрэб і пастаўлены пад шчыльны кантроль адміністрацыі губерні і Мі- ністэрства ўнутраных спраў.

У пачатку ХХ ст. у Расіі назіралася кансалідацыя земстваў у процістаянні з бескантрольнай бюрократыяй. Патрабаванні пераўтварэння ў дзяржаўным кіраванні, стварэння прадстаўнічых інстытутаў, пашырэння паўнамоцтваў устаноў самакіравання выйшлі за межы земскіх сходаў і прагучалі з трыву- ны агульназемскага форуму ў лістападзе 1904 г. У рэзалюцыю «Лістападаўскага» 1904 г. з'езда земскіх і гарадскіх дзеячай» увайшлі пажаданні, зафіксаваныя ў шматлікіх хадайніцтвах зем- стваў: вызваліць сельскае насельніцтва ад адміністрацыйнай апекі, зрабіць ся- лян роўнымі у правах з астатнім насельніцтвам, пашырыць функцыі органаў самакіравання, заканадаўча забяспечыць іх устойлівасць і самастойнасць<sup>2</sup>.

У адказ выйшаў указ ад 12 снежня 1904 г. «Аб прадвызначэннях да ўдаска- налення дзяржаўнага парадку»<sup>3</sup>. Мікалай II адзначаў неабходнасць пераўтва- рэння ў розных галінах грамадскага жыцця. У пункце 2 дакумента гаварыла- ся аб неабходнасці даць земскім і гарадскім установам магчымы шырокі ўздел і самастойнасць у адпаведнасці з заканадаўствам і заклікаць да ўзделу ў гэтых установах прадстаўнікоў усяго мясцовага насельніцтва. Дзеля рэалізацыі гэтых палажэнняў адзначалася і неабходнасць стварэння дробнай земскай адзінкі<sup>4</sup>.

У адпаведнасці з указам ад 12 снежня 1904 г. пачалася распрацоўка праектаў рэформ. Рэвалюцыйныя падзеі студзеня 1905 г. паскорылі гэтыя працэсы. Прэм'ер-міністр С. Вітэ быў згодзен ісці на кампраміс з грамадскімі дзеячамі. Новы старшыня Савета Міністраў П. Сталыпін лічыў дапушчальным у пэўнай ступені пашырэнне кампетэнцыі земскіх установ, а таксама распаўсюджанне мясцовага самакіравання на заходнія губерні, удасканаленне земскай сістэмы.

<sup>1</sup> Журналы заседаний Комиссии при Виленском Генерал-губернаторе 1905 года: О введении земства в Виленской, Ковенской и Гродненской губерниях. СПб., 1913. С. 14.

<sup>2</sup> Королева Н. Г. Революция 1905–1907 годов и политическая деятельность земств // Земское самоуправление в России, 1864–1918: в 2 кн. М., 2005. Кн. 2. С. 14.

<sup>3</sup> Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка // Журналы Комитета Министров по исполнению указа 12 декабря 1904 г. СПб., 1905. С. 5.

<sup>4</sup> Таксама.



Мікалай II, імпертар Расійскай імперыі, 1894–1917 гг.

не адпавядалі ўрадавым уяўленням аб земстве. Акрамя таго, такі апазыцыйны настрой дваранства заходніх губерняў яшчэ раз пераканаў урад у неабходнасці адтэрміноўкі правядзення земскай рэформы ў краі.

У 1906 г. урад распрацаўваў свой законапраект аб земскім самакіраванні ў Заходнім краі, але ён так і не быў рэалізаваны. Як і раней, улада баялася, што перавагу ў земстве набудуць асобы польскага пашоджання. Аднак нельга спрашчаць урадавую пазіцыю. Сітуацыя ўскладнялася і актыўнай дзеянасцю земскіх з'ездаў. Яны патрабавалі змяненняў у земскім заканадаўстве. З 10 па 15 чэрвеня 1907 г. у Маскве адбыўся Усерасійскі з'езд земскіх дзеячаў, на якім абмяркоўваўся законапраект аб валасным кіраванні<sup>1</sup>. Пры гэтым шматлікія з'езды памешчыкаў, правая прэса патрабавалі ўзмацнення барацьбы з «сепаратызмам» у Заходнім краі. Яны прапаноўвалі ідэю аб стварэнні ў заходніх губернях земстваў, якія выбіраліся «нацыянальнымі» курыямі, пры ўмове забеспечэння перавагі «рускай» куры. Часопіс «Крестьянин» пісаў: «У інтарэсах дзяржавы і карэннага насельніцтва земства ў краі павінна быць не іншародным, а рускім»<sup>2</sup>.

У 1909 г. урад зноў прыступіў да распрацоўкі праекта аб заходніх земствах, які атрымаў назыву «Аб выкарыстанні «Палажэння аб земскіх установах ад 12 чэрвеня 1890 г.» да губерняў Віцебскай, Валынскай, Кіеўскай, Мінскай, Магілёўскай, Падольскай».

У Савеце па справах мясцовай гаспадаркі Міністэрства ўнутраных спраў была створана нарада для абмеркавання праекта закона. Яе пасяджэнні адбыліся 6–14 кастрычніка 1909 г. На агульным пасяджэнні міністр унутраных спраў П. Сталыпін падкрэсліў: «Земскія ўстановы – установы не палітычныя, а гаспадарчыя; правільнасць і паспяховасць іх дзеянняў абумоўліваецца ўдзелам у іх усіх элементаў насельніцтва, зацікаўленых у правільным эканамічным жыцці краю... Гаспадарчыя інтарэсы больш глыбока пранікаюць у народ, чым нават інтарэсы палітычныя...»<sup>3</sup> Складанасць праблемы, на думку Міністэрства, заключалася ў небяспекы «прадстаўлення вольнага спаборніцтва народнасці рускай і народнасцей іншых, дзе першая пераважае па колькасці, а другія эканамічна»<sup>4</sup>. П. Сталыпін прасіў членаў Савета ўнесці ў праект «мінімальныя патрабаванні» дзеля забеспечэння перавагі рускай улады<sup>5</sup>.

Затым законапраект абмяркоўваўся на пасяджэннях Дзяржаўнай думы. Ён грунтаваўся на «Палажэнні» 1890 г., у якое былі ўнесены істотныя змены. Замест саслоўных курый (сялянскай і памешчыцкай) уводзіліся куры і нацыянальныя – «руская» і «польская». У «рускую» ўключалася праваслаўнае беларускае насельніцтва, а ў «польскую» – каталіцкае. Дзеля забеспечэння перава-

<sup>1</sup> Журналы и постановления Всероссийского съезда земских деятелей в Москве с 10 по 15 июня 1907 г. М., 1907.

<sup>2</sup> Забаўскі М. М. Расійская Дзяржаўная дума ў лёсах Беларусі (1906–1917 гг.). Мінск, 2008.: С. 164–165.

<sup>3</sup> Журналы Совета по делам местного хозяйства по вопросу о введении земских учреждений в Западных губерниях: [Заседания]: Приложения. Б. м., б. г. Заседание № 1. 6 окт. 1909 г. С. 2–3.

<sup>4</sup> Тамсама. С. 3.

<sup>5</sup> Тамсама. С. 3–4.

гі ў земстве за рускімі памешчыкамі пры размеркаванні выбаршчыкаў бралася сяродняе арыфметычнае колькасці «рускага» і «польскага» насельніцтва і кошт іх нерухомай маёmacці (у працэнтах)<sup>1</sup>. У Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губернях не толькі дваранства, але і сялянства было пераважна каталіцкага веравызнання. Пры такой сістэме падліку ўсё роўна пераважала б «польская» курыя. З гэтай прычыны земствы ў названых губернях не ўводзіліся.

Законапраект аб заходнім земстве быў разлічаны на збліжэнне заможнай праслойкі беларускіх і ўкраінскіх сялян з рускімі памешчыкамі на платформе імперскай дзяржаўнасці супраць ідэі аўтаноміі краю. Разам з тым урад не адмаўляўся і ад апоры на польскіх землеўладальнікаў і забяспечваў ім даволі высокое прадстаўніцтва ў земствах, а ў «польскай» курыі – поўную перавагу над сялянамі. Напалову быў зменшаны выбарчы цэнз – з 15 тыс. да 7,5 тыс. р. вартасці нерухомай маёmacці. На гэтым настойваў П. Сталыпін, які лічыў, што зніжэнне цэнзу «паўплывае на згуртаванне масы сяроднезаможных, але культурных рускіх уласнікаў»<sup>2</sup>.

Законапраект П. Сталыпіна быў прыняты Думай з нязначнымі папраўкамі. Але Дзяржаўны савет 4 сакавіка 1911 г. 92 галасамі супраць 68 адхіліў яго. П. Сталыпін падаў у адстаўку, але Мікалай II яе не прыняў. Дзяржаўны савет і Дзяржаўная дума былі распушчаны на трох дні, а закон аб заходнім земстве праведзены на падставе 87-га артыкула Асноўных законаў.

14 сакавіка 1911 г. быў прыняты ўказ аб распаўсяджанні дзеяння Пала-жэння аб земскіх установах на Віцебскую, Валынскую, Кіеўскую, Мінскую, Магілёўскую і Падольскую губерні. Такім чынам, у трох беларускіх губернях уводзіліся земскія ўстановы па ўзоры 1890 г., але з некаторымі змяненнямі і дапаўненнямі. Выбарныя земствы ўводзіліся толькі ў тых губернях, дзе з 1903 г. дзейнічала «Палажэнне аб земскай гаспадарцы»<sup>3</sup>.

Для выбрання губернскіх земскіх гласных павятовы земскі сход падзяляўся на два аддзяленні – для асоб рускага і польскага паходжання. Павятовыя гласныя ў кожным павеце абіralіся на адным земскім выбарчым сходзе і двух земскіх выбарчых з'ездах (па маёmacнай прымеце). У кожным павеце яны падзяляліся яшчэ на два аддзяленні ў залежнасці ад нацыянальнага паходжання.

Правам узделу ў выбарчых з'ездах карысталіся мужчыны з 25-гадовага ўзросту, якія на працягу не менш як аднаго года ў межах павета валодалі адпаведнай маёmacцю. Жанчыны ўдзельнічалі ў земскім выбарчым з'ездзе праз упаўнаважаных. Прадстаўніцтва ад сялян у павятовым земскім сходзе магло складаць не больш за 1/3 часткі ўсіх гласных. У губернскае земства ад кожнага павета выбіralася не менш аднаго ад сялян. Кандыдаты ў гласныя ад сялянскіх таварыстваў выбіralіся валаснымі сходамі па два ад кожнага сходу. Склад земскіх упраў выбіраўся такім чынам, каб большасць галасоў належала асобам рускага паходжання. Такім чынам, Закон аб заходнім земстве быў накіраваны

<sup>1</sup> Забаўскі М. М. Расійская Дзяржаўная дума... С. 165.

<sup>2</sup> Тамсама.

<sup>3</sup> СЗРИ. СПб., 1915. Т. 2. С. 3.

на абарону інтэрсау «рускага» землеўладання і супраць «польскіх» памешчыкаў. У функцыянальных адносінах земскія ўстаноўы, створаныя ў заходніх губернях паводле ўказа ад 14 сакавіка 1911 г., не адрозніваліся ад земстваў цэнтральных губерняў Расіі.

Першыя земскія выбары ў Магілёўскай губерні далі вынікі, якіх чакаў урад. У лік 306 павятовых гласных (без прадстаўнікоў дзяржаўных устаноў) увайшлі 168 дваран і чыноўнікаў, 14 ганаровых грамадзян і купцоў, 17 мяшчан і 107 сялян<sup>1</sup>.

Земствы актыўна ўключыліся ў работу. Адным з галоўных кірункаў у дзеянасці земскіх устаноў у Беларусі былі мерапрыемствы, звязаныя з уздымам адукацыйнага і культурнага ўзроўню сельскага насельніцтва. Пытанні асветы і адукацыі, аховы здароўя, эфектыўнага выкарыстання рэсурсаў сельскай гаспадаркі і меліярацыі былі вылучаны земствамі на першы план. У 1910–1914 гг. земствы рэалізавалі шэраг мерапрыемстваў па арганізацыі бібліятэчнай справы, народных чытанняў, правядзенні лекцый і курсаў на злабадзённыя сельскагаспадарчыя тэмы, стварэнні перыядычнага земскага друку і г. д. Пры гэтым яны звярталі ўвагу на неабходнасць практычнага прыменення найноўшых навуковых дасягненняў у вядзенні сельскай гаспадаркі<sup>2</sup>.

У прыватнасці, Міnsкае губернскае земства на патрэбы адукацыі выдатковала ў 1911 г. 327,3 тыс. р., а ў 1913 г. – 12 458,7 тыс. р.<sup>3</sup> У 1914 г. Міnsкая губерня займала вядучыя пазіцыі сярод земскіх губерняў у выдатках на народную адукацыю – 1 576,3 тыс. руб. Тут было 1753 школы, у якіх навучалася 100,4 тыс. чалавек. На 100 жыхароў губерні (без гарадоў) прыходзілася 4,5 вучня, а ў 1911 г. – толькі 2,9<sup>4</sup>. Міnsкае губернскае земства планавала пашырыць сетку школ, таму надавала вялікую ўвагу падрыхтоўцы педагогічных кадраў для іх. Яно хадайнічала перад Міністэрствам народнай асветы аб адкрыцці настаўніцкіх семінарый у Бабруйску, Барысаве, Пінску, а таксама ў Мінску – сельскагаспадарчага інстытута. У 1914 г. у Мінску па ініцыятыве земства быў адкрыты педагогічны інстытут, а пры ім – настаўніцкія курсы<sup>5</sup>.

У Віцебску ў 1913 г. былі адкрыты ветэрынарна-заалагічны музей, ветэрынарная бактэрыялагічная лабараторыя, якія сталі асновай адкрытага ў 1921 г. вышэйшага сельскагаспадарчага тэхнікума, пераўтворанага ў 1924 г. у Віцебскі ветэрынарны інстытут. У 1913 г. у Віцебскай губерні працавала 1520 пачатковых школ, 11 бібліятэк, 10 чытальняў і інш.<sup>6</sup> На тэрыторыі Магілёўскай губерні ў гэты ж час дзеянічала 1329 народных вучылішчаў, дзве сельскагаспадарчыя школы і шмат іншых навучальных устаноў, а таксама 50 бібліятэк і чытальняў<sup>7</sup>. Зразумела, Міністэрства народнай асветы выдаткоўвала вялікія

<sup>1</sup> Документы и материалы по истории Белоруссии. Минск, 1953. Т. 3. С. 762–763.

<sup>2</sup> Забаўскі М. М. Расійская Дзяржаўная дума... С. 170.

<sup>3</sup> Вестник Минского губернского земства. 1914. № 3–4. С. 12.

<sup>4</sup> Тамсама. С. 12, 28–29, 31–32.

<sup>5</sup> Тамсама. С. 12, 29–30.

<sup>6</sup> Слобожанін В. П. Земское самоуправление в Беларуси (1905–1917 гг.). Минск, 1994. С. 47–48.

<sup>7</sup> Вестник Могилевского губернского земства. 1914. № 5–6. С. 42–47.

сродкі на ўтрыманне навучальных устаноў рознага ўзроўню і тыпу, але дзейнасць земстваў у гэтым кірунку таксама была вельмі каштоўнай.

Важнае месца ў работе земстваў займалі клопаты аб паляпшэнні медыцынскай і ветэрынарнай дапамогі насельніцтву. Толькі Мінскім губернскім земствам у 1911 г. на медыцыну было выдаткована 752,4 тыс. р., а ў 1913 г. – 1057,9 тыс. р., на ветэрынарыю – адпаведна 49,0 тыс. і 82,0 тыс. р.<sup>1</sup>

Адным са сродкаў капіталістычнай перабудовы вёскі было аказанне агранамічнай і тэхнічнай дапамогі сялянскай гаспадарцы, распаўсяджанне сельскагаспадарчых ведаў. Яна аказвалася земствамі ў рэчышчы рэалізацыі стаўпінскай рэформы ў размеркаванні грашовай дапамогі і выдачы пазык, якія выдзяляліся царскім урадам на агранамічныя і тэхнічныя мэты; арганізацыі сельскагаспадарчых спажывецкіх і малочных кааператыўных таварыстваў і саюзаў; у заснаванні сельскагаспадарчых складоў, зerneачышчальныx пунктаў, гаспадарак па ўтрыманні племянной буйной рагатай жывёлы, свіней, авечак; стварэнні вопытна-паказальных гаспадарак і ўчасткаў, садоў, агародаў; прыцягненні на службу агрономаў і іншых спецыялістаў сельскай гаспадаркі; у распаўсяджванні праз органы друку сельскагаспадарчых ведаў.

У прыватнасці, у Мінскай губерні выдаткі на эканамічныя мерапрыемствы павялічыліся з 61,7 тыс. р. у 1911 г. да 397,6 тыс. р. у 1913 г., а на 1914 г. планавалася 320,7 тыс. р.<sup>2</sup> Дзеля распаўсяджання сельскагаспадарчых ведаў тут было створана 65 паказальных участкаў на плошчы 217,5 дзесяціны. У Віцебскай губерні да пачатку 1913 г. налічвалася 33 паказальныя хутары і 16 паказальных палёў, а ў 1914 г. – 559. Асноўная маса паказальных гаспадарак належала хутарам, якія мелі па 12–20 дзесяцін зямлі. Земствы арганізоўвалі эксперытызі сялян у раёны паказальнага расселення<sup>3</sup>.

У Віцебскай губерні у 1913 г. на агранамічныя патрэбы было асігнавана 237,8 тыс. р., у той час як у Гродзенскай – толькі 85,5 тыс. р.<sup>4</sup> Такія значныя адразненні ў сродках тлумачацца адсутнасцю земскіх устаноў у Гродзенскай губерні, дзе агранамічную дапамогу насельніцтву аказвалі землеўпарацавальныя камісіі.

Земствы арганізоўвалі станцыі па працаце машын і зerneачышчальныя пункты. Так, у Мінскай губерні колькасць зerneачышчальныx пунктаў павялічылася за 1911–1914 гг. з 11 да 87, пры гэтым земству належалі 51 пункт. У Магілёўскай губерні за гэты ж перыяд створана 31 машынапракатная станцыя, 25 зerneачышчальныx пунктаў і 42 случныя пункты. У Віцебскай губерні у 1913 г. існавалі 44 станцыі па працаце машын, якія мелі 2 тыс. машын і сельскагаспадарчых прылад (сэялкі, веялкі, малацілкі, жаткі, касілкі, сепаратары, маслабойкі ды інш.). Імі карысталіся 1480 сялянскіх гаспадарак<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Вестник Минского губернского земства. 1914. № 3–4. С. 12.

<sup>2</sup> Таксама.

<sup>3</sup> Слобожанин В. П. Земское самоуправление в Беларуси (1905–1917 гг.). Минск, 1994. С. 52.

<sup>4</sup> Обзор Гродненской губернии за 1913 г. Гродно, 1914. С. 108; Обзор деятельности по оказанию агрономической помощи в Витебской губернии в 1913 г. Витебск, 1914. С. 2.

<sup>5</sup> Слобожанин В. П. Земское самоуправление в Беларуси (1905–1917 гг.). С. 53–54.

Па ініцыятыве земстваў мясцовае насельніцтва набывала вопыт вядзення перадавой гаспадаркі. Так, 19 лютага 1912 г. пры Мінскай балотнай станцыі пачалі работу цэнтральныя сельскагаспадарчыя курсы з трохмесячным тэрмінам навучання. Яны рыхтавалі спецыялісту па культуры кармавых раслін, асушэнні багны, лугаводстве для Віцебскай, Валынскай, Кіеўскай, Мінскай, Магілёўскай і Смаленскай губерняй. Лекцыі па жывёлагадоўлі, лугаводстве, садаводстве, культуры балот чыталіся на Магілёўскіх губернскіх курсах, адкрытых у 1912 г.<sup>1</sup> У 1913 г. у Віцебскай губерні па ініцыятыве земства было адкрыта 36 спецыяльных сельскагаспадарчых курсаў. Усе гэтыя мерапрыемствы земстваў надавалі эканамічнаму жыццю дынамізму і інтэнсіўнасці<sup>2</sup>.

Земскія дзеячы паступова набывалі вопыт і грамадскі ўплыў. У прыватнасці, некаторыя з іх былі абранны дэпутатамі IV Дзяржаўной думы. Гэта старшыня Пінскай павятовай земскай управы памешчык А. Фацінскі, памешчык І. Папа-Афанарапула – гласны Мінскага губернскага земства, які ў свой час быў Пінскім павятовым прадвадзіцелем дваранства, а таксама земскім начальнікам у Палтаўскай і Мінскай губернях. Дэпутат В. Дрыбінцаў з'яўляўся старшынёй Рагачоўскай павятовай земскай управы Магілёўскай губерні. У работе Думы прымалі ўдзел і сяляне: земскі гласны Слуцкага павета Мінскай губерні С. Вярбіла і земскі гласны Магілёўскай губерні М. Вераб’ёў<sup>3</sup>.

Дэпутаты А. Фацінскі, І. Папа-Афанарапула, М. Вераб’ёў і С. Вярбіла дачыліся да фракцыі рускіх нацыяналістаў і памяркоўна-правых. С. Вярбіла ў зямельнай справе падтрымліваў пазіцыі фракцыі трудавікоў. На пытанне кэрэспандэнта, да якой нацыі С. Вярбіла належыць, ён адказаў: «Да беларускай, бо маю на думцы ўсе сілы аддаць роднаму краю»<sup>4</sup>. В. Дрыбінцаў увайшоў у фракцыю цэнтра і выступаў як прадстаўнік «Саюза 17 кастрычніка»<sup>5</sup>.

З пачаткам Першай сусветнай вайны дзеянасць земстваў значна ўскладнілася. Тэрыторыя Беларусі знаходзілася ў зоне баявых дзеянняў. Акрамя выканання звычайных абязвязкаў, земствы разам з дзяржаўнымі органамі клапаціліся аб бежанцах, хворых, параненых, збяднелых, займаліся ўладкаваннем шпіталяў, пральняў, харчовых пунктаў і г. д.

Незадаволенасць насельніцтва земскім «Палаженнем» 1890 г. знайшла выйсце ў 1917 г. У новых абставінах найбольш значна выявіліся яго недахопы. Перш за ўсё гэта пераважна памешчыцкі склад земстваў, з-за чаго і ставілася пытанне аб неабходнасці рэарганізацыі ўсяго земскага самакіравання ў цэльым. Аб гэтым гаварылі ў той час публіцысты, палітыкі, вучоныя, у тым ліку спецыялісты па гісторыі земстваў. У прыватнасці, вядомы гісторык земства Б. Ве-

<sup>1</sup> Минские ежедневные ведомости. 1912. 30 мая; Могилевский вестник. 1913. 2 марта.

<sup>2</sup> Слобожанін В. П. Земськое самоуправление в Беларуси (1905–1917 гг.). С. 55.

<sup>3</sup> Забаўскі М. М. Расійская Дзяржаўная дума ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі (1906–1917 гг.). С. 186–187.

<sup>4</sup> Тамсама. С. 141.

<sup>5</sup> Тамсама. С. 134–138.

сялоўскі пісаў: «Мы ... вітаем нарастаючую барацьбу за рэфарміраванне існуючага земства»<sup>1</sup>.

Такім чынам, рэформа 1864 г. прадугледжвала дваістасць у мясцовым кіраванні. З аднаго боку – царская адміністрацыя на чале з губернатарам, з другога – земскія ўстановы пад старшынствам выбарнай асобы з мясцовага дваранства. Земскія ўстановы фарміраваліся шляхам выбараў і атрымоўвалі пэўную самастойнасць, але ўлада губернатара ўзмацнялася. Таму пытанне аб рэалізацыі земскай рэформы ў Паўночна-Заходнім краі ставілася ў залежнасць ад палітычнай кан'юнктуры, а не ад сапраўдных патрабаванняў жыцця рэгіёну. Падтрымка паўстання 1863–1864 гг. значнай колькасцю насельніцтва польскага падтрымкана адцягнула на дзесяцігоддзі правядзенне земскай рэформы ў краі. Да пачатку XX ст. улада лічыла немэтазгодным і дачасным пашырэнне земскай рэформы ў поўным аб'ёме на губерні Паўночна-Заходняга краю.

Грамадскі рэзананс, выкліканы аблікаваннем пытанняў створанай у 1902 г. Асобай нарады аб патрэбах сельскагаспадарчай прамысловасці, паказаў неабходнасць пераўтварэння ў краі. У такіх умовах урад вымушаны быў увесці ў 1903 г. у Мінскай, Віцебскай і Магілёўскай губернях урэзаны варыянт земскай рэформы. Склад земскіх упраў быў не выбарным, а прызначаўся губернатарам. Па сутнасці, гэта быў яшчэ адзін бюрократычны орган улады. Галоўнай мэтай новага ўладкавання мясцовага «самакіравання» з'яўлялася ўмацаванне адміністрацыйных органаў. Але нават у такім варыянце на Гродзенскую і Віленскую губерні рэформа не распаўсюджвалася.

У перыяд сталыпінскай мадэрнізацыі адносіны ўлады да земстваў змяніліся. Першая рэвалюцыя падштурхнула ўрад да пераўтварэння ў дзяржаве, адным з вынікаў чаго з'явілася ўвядзенне ў 1911 г. земскага самакіравання ў Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губернях.

За кароткі тэрмін органы самакіравання правялі значную работу па пад'ёме сельскагаспадарчай вытворчасці, пашырэнні адукацыі, аховы здароўя насельніцтва. Некаторыя з земцаў актыўна ўдзельнічалі ў дзеянасці IV Дзяржаўнай думы. У гады Першай сусветнай вайны земствы сканцэнтравалі сваю ўвагу на аказанні дапамогі фронту і тылу. Падзенне самадзяржаў і палітыка Часовага ўрада адкрыла перад земствамі перспектыву трансфармацыі ў мясцове самакіраванне. Але ва ўмовах палітычнай нестабільнасці гэта магчымасць не была рэалізавана.

<sup>1</sup> Цыт. па: Герасіменко Г. А. Судьба земств в ходе революционных событий 1917 года // Земское самоуправление в России, 1864–1918: в 2 кн. М., 2005. Кн. 2: 1905–1918. С. 317.